



Кампетэнцыі XXI стагоддзя



Каго трэніруе каралева?



Будні ўрача хуткай дапамогі

ЦЫТАТА ДНЯ



**Сяргей ГУНЬКО, намеснік
міністра прамысловасці:**
«Прадпрыемствы Мінпрама
сёлета пачалі экспарт
прадукцыі ў 23 новыя краіны,
што гаворыць пра тэндэнцыю
ўздыму прамысловай
вытворчасці. Па выніках
першага квартала гэтага
года прадэманстраваны
добрыя вынікі. Так, тэмп
росту аб'ёму прамысловай
вытворчасці за гэты перыяд
склаў больш за 117 %,
экспарту — 127 %. Самае
галоўнае, што ў першым
квартале мы экспартавалі
тавары ў 93 краіны. Работа
па дыверсіфікацыі экспартных
рынкаў, праведзеная
Мінпрамам у 2017 годзе і
сёлета ў студзені — сакавіку,
дае станоўчы вынік. Так,
у 2017 годзе доля Расіі ў
агульным аб'ёме экспарту
прамысловасці складала 60 %,
сёння — практычна 50 %.
Мы знаходзім пакупнікоў
сваёй тэхнікі на тэрыторыі
Еўрапейскага саюза.
Напрыклад,
па станкабудаванні выйшлі
на рынак Германіі —
традыцыйны рынак па
вытворчасці станкоў».



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

ЗВЯЗДА

24

МАЯ 2018 г.

ЧАЦВЕР

№ 97 (28713)

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А



Дзікі мёд



Фота БелТА.

У Лельчыцкім раёне захаваўся і дагэтуль развіваецца старадаўні промысел — бортніцтва. Зараз у раёне жыве каля 200 бортнікаў. Усе яны карыстаюцца калодамі для збору мёду дзікіх пчол, вырабленымі бацькамі, дзядамі і прадзедамі. Патомны бортнік Уладзімір АСТАПОВІЧ з аграгарадка Мілашавічы займаецца промыслам з дзяцінства — дапамагаў бацьку і дзеду.

■ Размова па сутнасці

«РЭЗЕРВАЦЫЯ» ДЛЯ ТУРЫСТАЎ

Ці стануць гісторыка-культурныя каштоўнасці
арганічнай часткай нашага жыцця?



Фота Анатона КІСІЧУКА.

Усе помнікі рана ці позна разбурацца — гэта непазбежны працэс. Сентэнцыя дзіўная, улічваючы, што сказана яна была падчас правядзення круглага стала аб захаванні і рэстаўрацыі гісторыка-культурнай спадчыны. І тым не менш справядлівая. Перад захавальнікамі мінулага ёсць некалькі шляхоў. Можна закрыць помнік стэрыльным купалам і такім чынам працягнуць яго жыццё яшчэ на некалькі стагоддзяў. Ці наадварот, упісаць сведку старажытнасці ў архітэктуру нашага імклівага часу. Пра метады аховы гісторыка-культурных аб'ектаў, праблемы рэстаўрацыі і ролю ў гэтых працэсах грамадства паразважалі эксперты.

СТАР. 13

■ Самыя

«Звязда» распачынае новы праект, у якім мае намер расказаць пра розныя рэгіёны Беларусі, да адметнасці якіх можна прымяніць прыслоўе «самы». Мы вырашылі пачаць з самага маладога ў краіне — Дрыбінскага. Да таго ж і старшыня райвыканкама там прызначаны ўсяго толькі тры месяцы таму. З аднаго боку, гэты тэрмін яшчэ дазваляе падзяліцца свежым поглядам, з другога — дастатковы, каб аглядзецца і вызначыцца з найбліжэйшымі планами. Гэта інтэрв'ю — першае, якое старшыня Дрыбінскага райвыканкама дае на сваёй пасадзе.

Дрыбінскі раён: самы малады

НЕ ТОЛЬКІ ВАЛЁНКІ

Раён, вядомы як захавальнік традыцый, гатовы рушыць наперад

29 снежня 1989 года Дрыбінскі раён быў адноўлены трэці раз за сваю гісторыю. У наступным годзе ў шасці вёсках — Трылесіна, Расна, Пудаўня, Міхееўка, Кароўчына і Белая — былі пабудаваны пасёлкі для перасяленцаў з іншых раёнаў краіны ў сувязі з аварыяй на ЧАЭС. Раён тройчы наведваў Прэзідэнт Беларусі — у 1996, 1997 і 1998 гадах. Зараз тут пражывае 9700 чалавек. Апошнім часам мясціны гэтыя набылі вядомасць у краіне і за яе межамі дзякуючы рамяству, якое ўдалося не толькі захаваць, але і развіць, — шапавальству. Яшчэ ў раёне адрэзлі і папулярнызоўць лапцепляценне. Тут увогуле трапятліва адносяцца да народнай культуры і да прыроды. Хочацца дадаць — і да чалавека. Напрыклад, на Дрыбіншчыне знаходзіцца найлепшае ў вобласці аддзяленне для кругласутачнага знаходжання састарэлых і інвалідаў. Аднак асноўнае, чым жыве рэгіён, — сельская гаспадарка. Яна і стала галоўнай тэмай нашай размовы з кіраўніком раёна Дзмітрыем ГАТОЎЧЫКАМ.



СТАР. 4

ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008



НЯСУМНАЕ ЛЕТА З ЛЮБІМАЙ ГАЗЕТАЙ
Вы гарантуеце сабе і сваім блізкім,
аформіўшы падпіску на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе

Заставайцеся
з намі –
будзе
цікава!